

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 282 (6258) | 9 снежня 1938 г., пятніца | ЦАНА 10 КАП.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЫХТАВАЦЦА ДА УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКА- ГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУКІ

Совецкае сялянства з велізарным удзімам рыхтуецца да Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, якая ізрад усім светам прадэманструе гістарычны пераможны сацыялістычнага земляробства, гіганцкую сілу калгаснага ладу, амажнае і шчаслівае жыццё працоўнага сялянства краіны сацыялізма.

Другая Сесія Вярхоўнага Савета Саюза ССР вызначыла тэрмін адкрыцця Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі — 1 жніўня 1939 года. У прынятым Сесіяй законе аб выстаўцы запісана: «Усеаюзная сельскагаспадарчая выстаўка, якая заклікана дастойна адлюстравць вялікі дасягненні сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ў СССР, паказаць лепшыя ўзоры ўсіх галін сельскай гаспадаркі, прадэманструваць ва ўсёй рэспубліцы і сацыялістычнаму свету пераможны сацыялізм, краўд і абласці Саюза, — павіна даць магучы штуршок сацыялістычнаму саборніцтву калгасна і калгаснікаў і ўсіх работнікаў сельскай гаспадаркі для памяншэння дасягненняў сельскай гаспадаркі.»

Перадавыя калгасы Савецкай Беларусі рыхтуюць да выстаўкі разгорнуты паказ сваіх дасягненняў.

Калгас імя Тэльмана, Брагінскага раёна, на працягу апошніх двух год атрымлівае сярэдні ўраджай зерных да 15,7 цэнтнера з гектара. З плошчы ў 20 гектараў атрыман ураджай азімай пшаніцы на 20,6 цэнтнера з гектара. Сярэдні ўраджай бульбы — 177 цэнтнера з гектара. Калгас дабіўся ліквідацыі пераходнага пладанішча. Так, за апошнія тры гады сярэдні ўраджай яблык — 91—95 цэнтнера з гектара. Удой з ураджайнай каровы за апошнія два гады склаўся больш 1.500 літраў.

Змажана жыць калгаснікамі. У гэтым годзе на працягу года атрымліваюць 3 рублі грашыма, 10 кілограмаў бульбы, 2,2 кілограма зерных, 1,4 кілограма гародніны, 1,7 кілограма пладоў, 3 кілограма карыялоў і іншых кармоў, 0,5 кілограма малака, 108 грамаў мяса і 85 грамаў мёду.

Можна было б назваць цэлую групу калгасаў Тураўскага раёна, кандыдатаў на выстаўку, якія атрымалі такія ж і яшчэ лепшыя паказальнікі. Або ўзвешчы паказальнікі на жывёлагадоўлі саўгаса «Крынікі», Леаніскага раёна. Удой на адну фуражную карову (у сіх кароў 125) склаўся ў 1932 годзе — 1.091, у 1934 — 2.566, у 1936 — 3.763, у 1938 — 4.300 літраў малака.

Рад калгасаў рэспублікі, які імя Куйбышава, Вабруцкага раёна, «Першамай», Слуцкага раёна, «Брыгадзір», Аршанскага раёна, «Баравічы», Талачнскага раёна, «Большэвік», Барысаўскага раёна, імя Валдарскага, Магілёўскага раёна, «Чырвоны партызан», Менскага раёна, і іншыя рыхтуюць да выстаўкі разгорнуты паказ сваіх дасягненняў па ўсіх галінах гаспадаркі.

Па-дастойнаму рыхтуецца да сельскагаспадарчай выстаўкі Боржавіцкай МТС, якая гадавы план трактарных работ выканала на 108 проц. у сярэднім на кожнай ільняпералізнай «ВНПД-5» выцераблена 63 гектараў замест 50 гектараў па плану.

У ходзе сацыялістычнага саборніцтва за права ўдзелу ў выстаўцы вырашылі новыя стыханушыя якія паказалі ўзоры бліскавай работы. Так, напрыклад, ільняпералізнае Завіцкай МТС, Касцюковіцкага раёна, Афанасія Хомчанка выцерабіў на ільняпералізнай «ВНПД-5» 188 гектараў ільня, амаль у 4 разы перавыказаўшы ўраджае за задавалена. Трактарыст Боржавіцкай МТС Адам Арленкевіч за сваю змену на трактары «ХТЗ» выпрацаваў 635 гектараў. Швеняўскага калгаса «Новае жыццё», Шчэлюскага раёна, Марыя Абрамовіч атрымаў па сваёму звану больш 10 цэнтнераў ільнянасення з гектара. Дэлегат Вярхоўнага Савета Саюза ССР, ордананосец, загадчык конферэнцыі калгаса «Акціор», Прапойскага раёна, Нікіта Ермалаевіч Вагучкін ад 42 коневых атрымаў і захаваў 42 жарабя.

Можна прывесці многа падобных прыкладаў, якія паказваюць пераможны калгасаў Савецкай Беларусі, рост майстраў высокай ураджай і ўдой, да-

стойных кандыдатаў на Усеаюзнаю сельскагаспадарчую выстаўку. Калгаснай вёсцы бачна, што і каго паказваць на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Было б, аднак, памылкова думаць, што ўлічаны ўсе калгасы, бригады, званні, фермы, пералавікі ўраджайнасці, якія па сваіх дасягненнях павіны быць прадстаўлены на выстаўцы. Зямельныя органы, партыйныя і саветскія арганізацыі многіх раёнаў і абласцей рэспублікі штодзённа пытаюцца падрыхтоўкі да выстаўкі не займаюцца, не мабілізавалі вакол яе калгаснікаў, слаба растлумачваюць закон аб выстаўцы сярод шырокай мас калгаснай вёсцы.

Каб узяць сабе, напрыклад, некалькі безадказна кіруючых арганізацый Чавускага раёна аднесліся да падрыхтоўкі к выстаўцы, дастаткова сказаць, што да апошніх дзён у раёне не было выстаўкова. Не лепш становіцца ў Горацкім раёне. Райком і райвыканком нават не паклапаціліся закон аб выстаўцы растлумачыць сярод калгаснікаў раёна.

Імяна ў гэтым неадпаведнаючай рабоце многіх партыйных і саветскіх арганізацый па папулярнасці закона аб выстаўцы, па разгорнутым вакол яе сацыялістычнага саборніцтва і крыюцца па прычыны яўна недастатковай колькасці выяўленых кандыдатаў. Ёсць характэрны факт. У Шклоўскім раёне настолькі закінулі работу па падрыхтоўцы да выстаўкі, што да апошніх дзён у раёне фактычна не існаваў выстаўковы. У гэтым годзе не было выяўлена ні аднаго кандыдата. Некалькі дзён таму назав арганізацыяў выстаўковы, сталі выяўляць пералавікі сельскай гаспадаркі і адразу паступіла 13 заяў аб каландані ўдзелнасць у выстаўцы.

Не на многа лепш працуе і рэспубліканскі выстаўковы. І тут таксама няма належнай барацьбы за рэалізацыю прынятага Сесіяй Вярхоўнага Савета закона аб выстаўцы. Тут адлучаецца пачае зашпіна і снакой на працягу многіх месяцаў.

Неглыбей і прычыны такога становішча. Трэба прыняць усё меру для таго, каб ажыццёвіць работу ўсіх выстаўковых камітэтаў і разгарнуць шырокае растлумачальную работу аб велізарным палітычным значэнні выстаўкі. Да адкрыцця выстаўкі аталосе менш 8 месяцаў. Гэты тэрмін павінен быць максімальна скарыстан, каб навістаць упушчанае, каб закон аб выстаўцы стаў аздабтвам кожнага калгасніка і калгасніцы, работніка МТС і саўгаса. Трэба скарыстаць вопыт перадавых раёнаў, як, напрыклад, Тураўскага, які рыхтуе да выстаўкі 17 кандыдатаў, Талачнскага — 13 кандыдатаў.

Глыбока памыляюцца тыя партыйныя і саветскія кіраўнікі, якія маркуюць, што падрыхтоўка да выстаўкі ёсць справа толькі выстаўковаму. Па-дастойнаму рыхтаваць масу калгаснікаў да выстаўкі — багавая задача ўсіх партыйных і саветскіх арганізацый. Неабходна зараз-жа вывясіць лапушчаныя памылкі і па-большэвіцкі ўзняць за работу. Трэба ў самы бліжэйшы час выявіць усіх пералавікоў — калгасы, МТС, бригады, званні, фермы і т. д., якія па сваіх дасягненнях могуць і павіны быць кандыдатамі на выстаўцы. Неабходна дапамагчы ім канчаткова замацаваць за сабой права ўдзелу на выстаўцы. Неабходна арганізаваць самае стараннае ладуўнае экспанатаў.

Пераможні калгаснага ладу велізарныя і ўсё ж, нам нельга супакойвацца на дасягнутым. Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна калгаснае сялянства заваюе новы пераможні ў налічваючым 1939 годзе. А для гэтага трэба па-баявому рыхтавацца да вясновай сяўбы. Гэта — важнейшая умова большэвіцкай падрыхтоўкі да Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Вяшэй сцяг сацыялістычнага саборніцтва за права ўдзелу ва Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, за новы пераможні калгаснага ладу!

НА ПЕРШЫМ З'ЕЗДзе СОВЕЦКІХ МАСТАКОў БССР

Учора на з'ездзе абмяркоўвалася пытанне аб падрыхтоўцы да выстаўкі, прысвечанай 20-годдзю з дня вызвалення Беларусі ад белалаякаў. Даклад аб выстаўцы «Ленін і Сталін — арганізатары беларускай дзяржаўнасці» ўрабў матак Зайнаў.

У спрэчках мастакі Леітан, Керані, Ахремчык, Бембел, Грубе, Малкін, Пашкевіч, Агур і іншыя паставілі рад пытанняў, звязаных з падрыхтоўчай работай да гэтай выключна важнай выстаўкі. Яны звярнулі ўвагу на строга і падыход мастакоў да выбару тэм, да адбору лепшых твораў мастакоў на выстаўку. Асабліва сур'ёзна было паставілена пытанне аб творчай крытцы, якая павіна дапамагаць мастакам ствараць шырокія палотны пра нашу сацыялістычную сапраўднасць.

Трэба актывізаваць усю масу мастакоў, каб яны зразумелі ўсю паліты-

чную важнасць дзейснай, сур'ёзнай падрыхтоўкі да выстаўкі. Справа падрыхтоўкі павінен ўзяць у свае рукі выстаўковы камітэт, які павінен зацягнуць ужо зараз арганізацыйны ўсёй работы (размеркаванне тэм, старанне ўмоў для работ моладзі, кансультацый мастакоў-прафесіяналаў — прадстаўнікоў брацкіх рэспублік і т. д.).

На вятчарнім пасаджэнні прадэжталіся спрэчкі па пытанню падрыхтоўкі да выстаўкі. На гэтым пасаджэнні ў прамовай выступіў першы сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамаранка. Ён заклікаў мастакоў усімі даступнымі сродкамі прапавяць, тварыць на карысць народна, авалодаць вучэннем марксізма-ленінізма, вывучаць найвялікшыя дакумент нашай эпохі — «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)».

Сёння прадаўжаецца работа з'езда.

ЦК КП(б)Б аб перабудове партыйнай прапаганды.

Паведамленне ТАСС аб рыбалоўных перагаворах з Японіяй.

Самалёт «Родина» прыляцеў у Комсамольск. На 1 з'ездзе саветскіх мастакоў БССР. На Усебеларускай нарадзе работнікаў прамысловай кааперацыі.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:
У дапамогу вывучачым гісторыю ВКП(б). М. Шмідт — Аб кнізе Леніна «Крок уперад, два крокі назад».

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС АБ РЫБАЛОЎНЫХ ПЕРАГАВОРАХ З ЯПОНІЯЙ

Некаторыя японскія газеты і агенствы, паведамляючы апошнія дні аб ходзе саветска-японскіх перагавораў аб рыбалоўнай канвенцыі, прабуюць скарыстаць гэтыя перагаворы ў якасці прычыны гэтага, ТАСС упэўняе, што перагаворы аб рыбалоўнай канвенцыі ўсталяваны 25 лістапада г. г. Народным Камісарам Замежных Спраў тав. Літвінавым японскаму паслу п. Того.

— Вы, пан пасол, — сказаў т. Літвінаў, — закранаючы рыбалоўную канвенцыю, звычайна спасылалася на Портсмутскі дагавор. Вы, як відаць, упускаеце з пад увагі наступную акалічнасць:

1. Па дакладнаму сэнсу арт. 11 Портсмутскага дагавора, урад былой Расійскай імперыі ўзяў на сябе абавязальнасць «ўвайсці з Японіяй у пагадненне ў вiдах прадстаўлення японскім падданым праваў на рыбнай лоўлі ў моры Японскіх, Охотскі і Берынгавы». Зусім відавочна, што адсюль не вынікае ніякай абавязальнасці ні ў адноснах колькасці прадстаўленых японскім падданым рыбалоўных участкаў, ні ў адноснах умоў златы у наём гэтых участкаў і што тое і другое можа быць прадметам толькі палюбоўнага пагаднення паміж старанамі. Пры заключэнні падобных пагадненняў кожная старана не можа не прымаць у меркаванне меру выканання другой стараной сваіх абавязальнасцяў, а таксама агульны стая ўзаемаадносін паміж імі.

2. У ходзе перагавораў апошніх год, калі толькі японскае пасольства ўпамянула аб Портсмутскім дагаворы, яму ўказвалася Народным Камісарыятам Замежных Спраў на парушэнні Портсмутскага дагавора японскай ваяеннай акупацыяй Манчжуріі, дзе Японія абважала не менш ніякіх воіск звыш чыгуначнай варты ў колькасці не больш 15 чалавек на кілометр. Указвалася таксама на перашкоды, чынімыя Японіяй свабоднаму плаванню саветскіх суднаў у Лаперузавым праліве з намысланнем на наўняны там ваяенныя зоны, у той час як у артыкуле 9 Портсмутскага дагавора Японія абавязалася не ўзводзіць ніякіх умацаванняў, ні ваяенных пабудов на Сахаліне і прылягаючых да яго астравах.

3. Побач з гэтым прыходзіцца канстатаваць новае парушэнне са старан японскага ўрада абавязальнасцяў, узятых ім на сябе параўнаўча нядаўна. Я маю на ўвазе абавязальнасць японскага ўрада ў сувязі з прадажам Кітайскай Усходняй чыгуны, якое выкладзена ў ноце японскага ўрада ад 28 сакавіка 1935 года і гласіць:

«У выпадку, калі ўзнікнуць якія-небудзь затрудненні ў сувязі з унясеннем плацежа са старан ўрада Манч-

жэ-Го, японскі ўрад прыкладзе ўсе неабходныя пры даных акалічнасцях намаганні да таго, каб урад СССР атрымаў усе належныя яму ад урада Манчжоу-Го плацежы публасцю і ў прэделах існуючых тэрмінаў, устанавленых усапраўдным пагадненнем так, каб урад СССР не пацярпеў абсалютна ніякай страты ў сувязі з умянутымі затрудненнямі.»

Затрудненні узніклі ў сувязі з неўчыненнем урадам Манчжоу-Го апошняга плацежа па КЧУ у суме 5.981.625 іен і, не глядзячы на шматразовыя напамінкі, японскі ўрад сваёй гарантыі не выконвае, хіта тэрмін плацежа даўно ўжо скончыўся.

Не можа лічыцца прыімным такое становішча, пры якім японскі ўрад, паруючы сваё ўласнае абавязальнасць ў адноснах СССР, настайваў бы не толькі на выкананні апошніх сваіх абавязальнасцяў, але і на зааваўленні патрабаванняў Японіі, выходзячых за прэделы гэтых абавязальнасцяў.

У сувязі з вышэй указаным, — дадаў тав. Літвінаў, — саветскі ўрад не знаходзіць магчымым прыступіць да перагавораў аб заключэнні новай рыбалоўнай канвенцыі на працягу тэрмінаў, чым японскі ўрад не выканае, па крайняй меры, сваёй абавязальнасцяў ў адноснах плацежа па КЧУ. Аднак, у выпадку, калі астаючыся да канца гэтага году час, г. зн. да скаанчэння тэрміна існуючага часовага рыбалоўнага пагаднення, будзе прызнан, або аказацца недастатковым для ўчынення плацежа і ажыццяўлення або завяршэння перагавораў аб новай рыбалоўнай канвенцыі, саветскі ўрад, у довад сваёй добрай волі, гатоў будзе заключыць часовае рыбалоўнае пагадненне на адзін год на наступнай аснове. За японскім рыбамараміслотам уноў заапаўняюцца пачае эксплаатуемыя імі участкі да скаанчэння тэрмінаў арэалы.

Што-ж датычыць тых эксплаатуемых японскім рыбамараміслотам участкаў, якім тэрміны арэальных дагавораў ўжо скончыліся, то такія будучы пастаўлены ў ліютым 1939 года на тэрмі, за выключэннем некатораў колькасці участкаў у раёне Прымор'я, Охотка, Нагаева, Іна і Большэвіцка, якія, па меркаваннях аховы рыбнага промысла абстрагаваных, прызнава неабходным ідалей усім выключыць з японскай эксплаатацыі. Колькасць такіх выключаных участкаў, прыблізна, не перавышчы 40 пры агульнай колькасці эксплаатуемых японіямі калі 380 участкаў. Адначасова можа быць прадаўжаны на год канцэсійныя дагаворы на кансервныя заводы на адпаведных рыбалоўных участках.

На вышэй указаныя дакладныя і канкрэтныя прапановы саветскага ўрада Японія пакуль адказу не дала.

ФРАНКА-ІТАЛЬНСКАЯ АДНОСІНЫ

ЛОНДАН, 8 снежня. (ТАСС). Берлінскі карэспандант газеты «Ньюс кром» паведамляе, што італьянскі міністр замежных спраў Чыано патрабаваў ад германскага ўрада авіяцыйна мабілізацыі ў выпадку авіяцыйна ўзаемаадносін паміж Францыяй і Італіяй. Паводле слоў карэспанданта, Чыано заявіў германскаму паслу Макензену, што Італія праводзіць прамаую паралель паміж чэхаславацкім і туніскім крызісамі.

У кругах германскага міністэрства замежных спраў, пша карэспандант, заяўляюць, што Італія рыхтуецца да вяртэння за эварот сваіх «страчанняў рыторык». Германскія фашысцкія крукі маюць намер падтрымаць Італію ў гэтым пытанні, бо яны перакананы, што вырашэнне германскіх каланіяльных патрабаванняў таксама магчыма толькі шляхам прымянення сілы. Апрача таго, яны лічыць, што калі-б можна было лакалізаваць будучую італа-французскую сутычку і калі-б Італія нанесла паражэнне Францыі, то палы рад ільшэз трытарыяльных пытанняў (зб Эльзас-Латарынгі, Швейцарыі і інш.) вырашыўся-б сам сабой.

У Рыме мяркуюць, прадаўжае карэспандант, што, не глядзячы на паражэння, зробленае англійскім паслом італьянскаму міністэрству замежных спраў, Англія не ўмяшаецца за франка-італьянскі канфлікт.

ЛОНДАН, 8 снежня. (ТАСС). Рыскі карэспандант газеты «Дэйлі мейль» паведамляе, што ўчора авідзлася новая сустрэча італьянскага міністра замежных спраў Чыано з германскім паслом Макензенам. Апошні афіцыйна заявіў аб поўнай падтрымцы Германіяй каланіяльных прэтэнзій італьянскага ўрада.

Парыжскі карэспандант газеты «Ньюс кропнік» паведамляе, што ў сярэдзіне лістапада італьянскія консулы ва Францыі былі выкліканы ў Рым і прыняты асабіста Мусаліні. Мусаліні заявіў ім, што італьянскі ўрад жадае, каб італьянцы, пражываючы за граніцай, вярнуліся на радзіму і што консулствы павіны ўсім мерамі дабівацца гэтага. Консулам быў уручэн прыкуляр за асабістым подпісам Мусаліні, у якім змяшчаюцца адпаведныя інструкцыі на гэты конт. У прыкурлары заяўляюць, што «Францыя, які вялікая дзяржава, ужо не існуе» і што «Італія хутка будзе гегемонам на Міжземным моры».

Парыжскі карэспандант газеты «Ньюс кропнік» паведамляе, што ў сярэдзіне лістапада італьянскія консулы ва Францыі былі выкліканы ў Рым і прыняты асабіста Мусаліні. Мусаліні заявіў ім, што італьянскі ўрад жадае, каб італьянцы, пражываючы за граніцай, вярнуліся на радзіму і што консулствы павіны ўсім мерамі дабівацца гэтага. Консулам быў уручэн прыкуляр за асабістым подпісам Мусаліні, у якім змяшчаюцца адпаведныя інструкцыі на гэты конт. У прыкурлары заяўляюць, што «Францыя, які вялікая дзяржава, ужо не існуе» і што «Італія хутка будзе гегемонам на Міжземным моры».

Прадстаеычы прыезд Гітлера і Герынга ў Данцыг

ЛОНДАН, 8 снежня. (ТАСС). Як паведамляе данцыгскі карэспандант газеты «Дэйлі геральд», у другой палавіне гэтага месяца чакецца прыезд Гітлера і Герынга ў Данцыг. Мясцовыя фашысты прымаюць меры да таго, каб да прыезду фашысцкіх гавароў ачысціць Данцыг ад нежадаемых элементаў.

Праследванні яўрэяў у Славакіі

ПРАГА, 8 снежня. (ТАСС). Міністр славацкага ўрада Дурчанскі заявіў на адным з перадавыбарчых сходаў, што славацкі ўрад міркуе пазавіць чэхаславацкага грамадзянства 50.000 яўрэяў, якія пасяліліся ў Славакіі за апошнія 20 год.

«ВЫБАРЫ» ПА-ФАШЫСЦКУ

ПРАГА, 8 снежня. (ТАСС). Па афіцыйных даных, у радзе пролетарскіх раёнаў Маравыі (акупіраваных Германіяй) пры дадатковых «выбарах» у германскі рэйхстаг 4 снежня была падана вялікая колькасць бюлетэняў з адказам «не». (Ік вядома, выбарчык павінен быў адказаць «так» ці «не» на пытанне: ці вiтае ён далучэнне да Германіі).

«Выбары» ў Судавкай вобласці праходзілі пад знакам тэрору з боку штурмавікоў і ахранікаў і пры поў-



Комсамольца Н. І. ПАЕЗСКАЯ — дэлегат-інструментальчык гомельскага вагнараромітскага участка. Яна сістэматычна выконвае норму на 250 проц. Фото Шпеніца (СС).

СХОД АКТАВА КОМСАМОЛЬСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ МЕНСКА

Учора адкрыўся сход актыва арганізацыі ЛКСМБ Менска. З дакладам аб разнашэнні VII пленума ЦК ВЛКСМ выступіў сакратар ЦК ЛКСМБ тав. Кавалькова.

Сход з вялікай цікавасцю выслушаў даклад тав. Кавалькова аб разнашэнні VII пленума ЦК ВЛКСМ, у рабоце якога непародны ўдзел прымалі таварышы Сталін, Андрэеў, Жданав, Шкіратаў, Маленкоў, і аб становішчы

спраў у комсамольскай арганізацыі нашай рэспублікі. Калі першая частка даклада тав. Кавалькова цалкам задаволяла сабраўшыхся, то другая частка, у якой ён прабаваў гаварыць аб рабоце кіраўніцтва ЦК ЛКСМБ, выклікала здзіўленне і незадаволенне прысутных тав. Кавалькоў у сваім дакладзе быў яўна несамакрытычным. Пасля даклада пачаліся спрэчкі. Сёння сход прадаўжае сваю работу.

НА ўСЕБЕЛАРУСКАЙ НАРАДЗЕ РАБОТНІКАў ПРМКААПЕРАЦЫІ

Як і ў першы дзень, большая частка выступіўшых учора на нарадзе таварышчы гаварылі аб недахопах сярэвіна, адсутнасці памяшканняў. Невыкананне плана па выбару прадметаў шырокаяму яму тлумачылі выключна аб'ектыўнымі прычынамі.

Зусім правільна было ўзнята пытанне аб паралельных адноснах пасобне аб пагардлівых прадрывнасцях да арцельяў. Некаторыя фабрыкі і заводы не авідзых аддаць іншым арганізацыям, у той час, як арцелья вымушаны завозіць іх з іншых рэспублік і абласцей. Віцебская пяношма-трыкажнай фабрыка «КІМ» аддае ахдоты трыкажнай вытворчасці чыгуны для абырці, у той час, калі мясцовае трыкажнае арцель можа з іх вырабляць дацяжы асартымент.

Адначасова з гэтым трэба адзначыць, што прамысловае кааперацыя недастаткова скарыставае мясцовае вытворчасці сярэвіна, з якой можна вырабіць дзесяткі каштоўных рэчаў. У Глускім раёне ёсць арцель, вырабаўваючая асіны спарты — саломку, панамай і іншых відаў галаўных убо-

раў. Старшыня арцелі тав. Чарнагубскі расказаў на нарадзе, што сёлетня арцель выпусціла 22 мільёны метраў саломкі. Уся гэта працуючая апрапарэна ў Тбілісі, Маскву, Ленінград і ў іншыя гарады Саюза, бо ў Беларусі ніхто не займаецца данай вытворчасцю.

Слаба таксама развіта вытворчасць мастацкай керамікі, якая таксама не патрабуе ўзвойна сярэвіна. Работнік прамкааперацыі патраба праявіць больш ініцыятыў у гэтым пытанні.

На ранішнім пасаджэнні выступіў з прамовай намеснік старшыні СНК БССР тав. Захарав. Ён палверг рэзай крытыку работу Белкааперасвета і Белкааперасоюза. Завастрывушы ўвагу ўдзельнікаў нарады на неабходнасці далейшняга палепшэння бытавога абслугоўвання насельніцтва, тав. Захарав паставіў перад работнікамі прамкааперацыі рад канкрэтных заадач.

Пад бурныя апляшменты ўдзельнікаў нарады аднадушна прынялі прывітальнае пісьмо правадыру народнаў таварышу Сталіну.

Учора вечаарам нарада закончыла сваю работу.

ПЛЕНУМ СЕКЦЫІ ЖЫВЁЛАГАДОўЛІ ўСЕСАЮЗНАЙ АКАДЭМІІ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ НАВУК імя ЛЕНІНА

7 снежня ў клубе Наркамзема СССР пад старшынствам ордананосца акадэміка Е. Ф. Лёкуна адкрыўся 12 пленум секцыі жывёлагадоўлі Усеаюзнай Акадэміі сельскагаспадарчых навук імя В. І. Леніна.

Задача пленума — абмеркаваць адно з важнейшых пытанняў жывёлагадоўлі — плававае размяшчэнне лепшых парод жывёлы па ўсёй тэрыторыі Саветскага Саюза з улікам вялікай рознастайнасці прыродных і эканамічных умоў раёнаў краіны. Гэта складалася

шэ мерапрыемства праводзіцца ўпершыню ў свеце.

У работах пленума прымае ўдзел звыш 500 чалавек — акадэмікаў, прафесараў, навуковых работнікаў, работнікаў рэспубліканскіх, краевых, абласных, раённых зямельных органаў і калгаснікаў—стаханавіцаў жывёлагадоўлі.

На першым пасаджэнні быў заслухана даклад аб плане раёнавага коней, буйнай рагатай жывёлы, авечак, свіней і коз.

Самалёт «Родина» прыляцеў у Комсамольск

КОМСАМОЛЬСК-НА-АМУР'Ы, 7 снежня. (ТАСС). Самалёт «Родина», які палатрыяльна частка працавала

ВАКОЛ ФРАНКА-ГЕРМАНСКОЙ ДЭКЛАРАЦЫІ

ПАРЫЖ, 7 снежня. (ТАСС). Франк-германская дэкларацыя выклікае да спэцыяльнага ўважання да ўрада дзюжы вельмі стрыманы адносіны.

Напрыклад, газета «Журналь» вымушана канстатаваць, што дэкларацыя «неканкрэтна і пакідае адкрытымі ўсе пытанні» ў адносінах паміж абедзвюма краінамі.

Правы депутат парламента журналіст Анры дэ Керыліс у сваім артыкуле ў «Эвок» піша: «Ніколі яшчэ дыпламатычны дакумент не быў такім нясмелым, не быў складзены ў такіх агудных выразах і не быў у такой меры дазважаны ўсёкага практычнага значэння. Германія аднаўляе свае залучэнні, якія датычаць Эльзаса і Латарынгі. Але самы факт, што яна адчувае патрэбу ў аднаўленні гэтых гарантый у трэці раз пасля Берхтэсгадена, даказвае, што яна сама надае мала цану сваім уласным словам».

«Гра Рыбентрона заключаецца ў тым, каб нейтралізаваць Францыю перад вялікім наступленнем, якое Германія замышляе арабіць будучай вясной. Каб дабіцца гэтай нейтралізацыі, Рыбентрон старанна ўсыляе нашу краіну клятвенымі запэўненнямі ў дружбе і гіднасці міру».

Габрыэль Перы ў «Юманітэ» піша, што «на працягу раду год Германія, прадаўжаючы разбуранне Французскай безпаспасці, імкнулася вырваць у Францыю заяву аб яе незацікаўленасці становішчам у Еўропе. Германія цяпер атрымала гэту заяву. Што-ж яна мае ў замен? Толькі прызнанне цяперашніх французскіх граніц. Гэта прызнанне мае тую-ж каштоўнасць, што і прызнанне граніц, данае ў свой час Германіяй Аўстрыі і Чэхаславакіі».



Беларускі мастак Г. С. ВІЕР на заданню Беларускага дзяржаўнага музея ў Менску працуе над гістарычнай карцінай, якая паказвае бітву рускіх на чале з Александром Невскім з немцамі ў сямі-рычары на Ільду Чудскага возера ў 1242 г. НА ЗДЫМКУ: адна з сесіяў да карціны «Лёдане пабоішча».

НА ГАРАДСКІЯ ТЭМЫ

МЫТАРСТВЫ ПРЫГАРАДНЫХ ПАСАЖЫРАЎ

Прыгарадны пасажырскі рух для Менска мае немалаважнае значэнне. Сотням рабочых, служачых, якія жывуць у прыгарадных мясцовасцях, прыходзіцца ездзіць на работу ў горад.

Знаецца, гэта павінны былі ўлічваць адказваючы за чоткую і добрую работу прыгарадных пазядоў.

Прыгарадныя пазяды маюць свой расклад руху, які вышешае лі прыгараднай касы. У сапраўднасці-ж, пасажыр не можа разлічваць, што поезд прыбудзе ва ўстаноўлены час, бо ён, як звычайна, у дарозе прастойвае некалькі гадзін.

Спазненні пазядоў за апошні час дасягнулі вялікіх лічбаў. Так, толькі за 18 лістапада г.г. на 8 пазядах спазненні дасягнулі 479 мінут. У сярэднім спазненні дасягаюць небывалай лічбы — 30—33 мінуты на кожны поезд.

У вагонах брудна.

Не раз узнімаўся пытанне аб пабудове павільёна для пасажыраў прыгараднага руху. Але пакуль на станцыі няма нават і звычайнага навеса, пад якім у дажджлівае надвор'е маглі-б укрывацца пасажыры.

Начальнік пасажырскай службы тав. Ралькоў, начальнік паравознага аддзялення т. Мішошкін, як відаць, звярнуліся з агідным абслугоўваннем тысяч грамадзян. Да такога становішча прыгараднага руху абываюць адносіны і начальнік Заходняй чыгуны тав. Кавалёў, які не прымае ніякіх мер.

Унараджаннем прыгараднага руху таксама не займаецца і Менскі гарадскі совет.

Такім з'явіліся адносінах да пасажыраў даўно пара пакласці канец.

Н. САПРЫКІН.

МУЗЫКАЛЬНАЯ АСВЕТА Ў БССР

Працоўныя Савецкай Беларусі праймаюць выключную цікавасць да музычнай асветы. У дарэвольскай Беларусі не было ні адной музычнай школы. У сучасны момант па рэспубліцы ёсць 10 музычных школ, у тым ліку ў Слуцку, Оршы, Барысаве, 4 музычныя вучылішчы — ў Менску, Вішэбску, Гомелі, Магілёве, Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, вятчэрня музычных курсу для дарослых, філіялы музычных школ у Вішэбскім клубе швейніцкай і гомельскім клубе чыгуначнікаў і т. д.

У гэтых навуковых установах абу-чаецца 4.500 чалавек. У бягучым годзе кансерваторыя выпусціла 11 малалетніх спецыялістаў. Пры ёй стварэцца клас народных інструментаў. Выдзелена група з 15 найбольш адарных дзяцей, з якімі займаюцца лепшыя педагогі кансерваторыі.

У бягучым годзе на музычную асвету ў БССР затрачана да 4 мільянаў рублёў. У будучым годзе гэтыя азначаныя ўрастаны да 5 мільянаў рублёў. У Менску адкрываецца першая ў рэспубліцы музычная 10-гадовая школа для адарных дзяцей з розных раёнаў БССР.

ПАЛІГРАФІЧНЫЯ МАШЫНЫ ДЛЯ ДРУКАРЭБ БССР

Рад раённых і абласных друкарняў БССР у гэтым годзе атрымалі новае паліграфічнае абсталяванне. Так, для магілёўскай друкарні імя Молатава завезена савецкая газетная ратацыя прадукцыйнасцю — 25.000 экзэмпляраў у гадзіну. Два лінаматы вытворчачі заводу імя Макса Гельца і дзве друкарскія двухрабочныя машыны з самакладамі атрымала мазырская абласная друкарня.

Гэтымі лямі завозіцца друкарскія плоскія машыны для 6 раённых друкарняў.

СЕСІЯ АКАДЭМІІ НАВУК БССР

10 снежня ў Менску склікаецца Сесія Акадэміі навук БССР, прысвечаная пытанню атрымання высокіх устойлівых ураджаюў у трэцій півгоддзі. У рабоце сесіі прымуць удзел 400 чалавек — акадэмікаў, прафесараў, навуковых работнікаў Акадэміі навук БССР, Усесаюзнай акадэміі сельскай гаспадаркі імя Леніна, Тіміразеўскай сельскагаспадарчай акадэміі, усесаюзнай інстытутаў раслінаводства, балотнай гаспадаркі, ільну, абароны раслін, Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, вопытных сельскагаспадарчых станцый. Запрошаны 100 калгаснікаў-стаканаўцаў, старшын калгасаў, загалчыкаў хатамі-лабараторыямі, агрономаў, загалчыкаў аграхімічнымі лабараторыямі МТС БССР.

На сесіі, якая працягнецца 5 дзён, будзе заслухана 30 навуковых дакладаў і садакладаў.

НАРАДА СУДОВЫХ РАБОТНІКАЎ МЕНСКОЙ ВОБЛАСЦІ

8 снежня ў ДOME партактыва адкрылася нарада работнікаў народнага суда і пракуратора Менскай вобласці.

Нарада абмяркоўвала пытанне аб пазышэнні работ судовых органаў і пракуратора.

З дакладам выступіў депутат Вярхоўнага Савета СССР, старшыня арганітэта ЦВК БССР па Менскай вобласці тав. Кавалёў. Ён спыніўся на недахопах работы і далейшых задачах народнага суду і пракуратора.

На ранішнім пасяджэнні пачаліся спрэчкі. Выступаўшы таварышы ўказвалі на рад фактаў парушэння эвалюцыйнай законнасці і крытыкавалі абласны суд, пракуратора, раённых арганізацый, якія не аказваюць належнай дапамогі работнікам народнага суду і пракуратора.

На вятчэрнім пасяджэнні праймаўся спрэчка па дакладу тав. Кавалёва. У заключэнне выступіў сакратар Менскага абкома КП(б)Б тав. Смоляр і пракурор рэспублікі тав. Новік.

3 АПОШНЯЙ ПОШТЫ,

БЕЗ ПАЧУЦЦА МЕРЫ

Вілікае было адзіўленне і абурэнне чытачоў калаткевіцкай газеты «Большэвік», калі яны 29 лістапада ў сваёй газеце прачыталі, што:

«У Цэнтральным Мітэй 25 лістапада рэспубліканскія войскі пачалі наступленне на кітайскія пазіцыі».

У газеце «Большэвік» такая хлусня — не ўпершыню. Нас адзіўляе, як калаткевіцкі райком партыі першчэ такога становішча ў рэдакцыі!

ТРОХДЗЕННІК СОВЕЦКАЙ МЕДЫЦЫНЫ ў МЕНСКУ

Наркамат аховы здароўя БССР і Беларускай медыцынскай інстытута з 11 снежня арганізоўвае трохдзённік савецкай медыцыны. На працягу трохдзённіка ў Беларускай сталіцы будзе праведзена навуковая канферэнцыя Усесаюзнага інстытута эксперыментальнай медыцыны. Для гэтай мэты ў Менск прыязджаюць віднейшыя вучоныя Масквы, у тым ліку дырэктар Усесаюзнага інстытута эксперыментальнай медыцыны прафесар І. Н. Фёдарав.

На працягу трохдзённіка 1200 медыцынскіх работнікаў, студэнтаў і старшых курсаў медыцынскага інстытута, сельскія ўрачы з розных раёнаў рэспублікі праслухаюць лекцыі: заслужанага дачча навукі прафесара М. П. Канчалюскага — «Шляхі клінічнага вывучэння функцый страўніка ў чалавека»; заслужанага дачча навукі прафесара В. С. Левіт — «Матэрыялы аб функцыянальных расстройствах страўніка з пункту гледжання хірургічнай клінікі»; прафесара Ю. М. Лазоўскага — «Актuality пытанні сучаснай мікрабіялогіі і гісталагіі страўніка, і інш».

Для правядзення трохдзённіка створана спецыяльная камісія пад старшынствам прафесара Маркава.

НАВІНКІ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Дзяржаўнае выдавецтва Беларускай выдала рад твораў класіка савецкай літаратуры Бальзака. Вышлі з друку на рускай мове — «Крестыяне», «Блеск і нішчота куртызанок».

На Беларускай мове выдана кніга пісьменніка Серафімовіча — «Горад у стэпу», зборнік вершаў Куляшова — «Мы жывем на граніцы», роман Самуіленка — «Будучыня».

ДЗЕННІК

Сёння, у 7 гадзін вечара, у ДOME партактыва (пакоем № 18) адбудзецца кансультацыя па міжраёнавым становішчы дакладчыкаў, агітатараў і бяседчыкаў.

Уваход свабодны.

Сёння, у 7 гадзін вечара, у ДOME партактыва (пакоем № 21) адбудзецца кансультацыя па пытанніх перапису насельніцтва для агітатараў і бяседчыкаў.

Уваход свабодны.

Сёння, у 7 гадзін вечара, у ДOME партактыва (пакоем № 20) адбудзецца кансультацыя 1-му раздзелу гісторыі ВКП(б): «Варыянт Плекшанова ў народніцтвам і пашырэнне марксізма ў Расіі».

Уваход свабодны.

Выш. абавязкі адназначнага рэдактара.
Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Германскі друк падтрымлівае італьянскія дамаганні на Туніс і Корсіку

БЕРЛІН, 7 снежня. (ТАСС). Парадзельна з праслаўленнем толькі-што падпісанай у Парыжы франка-германскай дэкларацыі, якая расцэньваецца як «пермога асі Рым—Берлін», у германскай фашысцкай прэсе ідзе жорсткае кампанія супроць Францыі. Тэрытарыяльныя дамаганні Італіі да Францыі знаходзіць у германскай прэсе поўнае падтрыманне. Фашысцкі артыкул «Фелькшпер бешбахтэр» піша, што ў Германіі ёсць поўнае разуменне абурэння італьянскай грамадскасці супроць Францыі. Германскія газеты на відным месцы друкуюць абшчыныя паведамленні сваіх карэспандантаў аб паднятай італьянскімі фашыстамі кампаніяй за перадачу Італіі Французскія ўладанні Туніса і Корсікі. Фашысцкі друк на працягу некалькіх дзён дамавае «незаконнасць» праваў Францыі на ўладанне Тунісам (калоніі ў паўночнай Афрыцы).

Новыя антыфранцузскія дэманстрацыі ў Італіі

РЫМ, 7 снежня. (ТАСС). Сёння ў Рыме, Турыне, Мілане, Генуе і іншых буйных гарадах Італіі былі арганізаваны новыя антыфранцузскія дэманстрацыі студэнтаў. У Рыме студэнты прайшлі перад будынкам французскага пасольства і крычалі: «Патрабуем Туніс і Корсіку!».

«Нечаканасць» гэтых дэманстрацый відна хая-б з таго факту, што яшчэ задоўга да іх пачатку французскае пасольства было ацэлена буйнымі парадмі паліцыі.

Антыфашысцкія выступленні рабочых у Судзскай вобласці

ПРАГА, 7 снежня. (ТАСС). Як паведамляюць з Рэйхенберга, у заходняй частцы Судзскай вобласці ўмоўным чынам будучага стратэгічнага дарога Лобау—Рэйхенау. На будоўнішце дарогі апрача судзскай немцаў занята звыш 100 аўстрыйскіх рабочых. За апошнія дні на будоўні адыліся частковыя стачкі і выступленні рабочых супроць катаржанага рэжыма, устаноўленага фашыстамі, супроць дрэннага харчавання і дрэнных жыллёвых умоў. Ініцыятарамі выступленняў амаль усюды з'яўляюцца аўстрыйскія рабочыя.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ПАУДНЕВЫМ КІТАІ

На поўнач ад Кантона адбываюцца баі, 6 снежня японцы, атрымаўшы значныя падмацаванні, прабавалі ярнуду страчаныя пазіцыі ля Тайпінчэна. У наступленні прымалі ўдзел квалерыя і танкі. Кітайская процітанкавая артылерыя адкрыла агонь і знішчыла 2 японскія танкі. Адначасова кітайскі атрад наўне японцам удар па праваму флангу, прымушчы іх адступіць. Японцы страцілі забойцаў больш 50 чалавек, Кітаіцы захавалі 2 кулямёты і дзесяткі вінтовак.

На ўсход ад Кантона кітайскія войскі дайшлі да Шылуна. Упорныя баі адбываюцца каля Цзенчэна.

На поўдзень ад Кантона, у дэлье

ракі Жамчужнай, японцы прадаўжаюць прасоўвацца да Цзянмыня. На поўнач ад Цзянмыня японцы прайнялі атаку на Гулю. Атака была адбіта кітайскімі войскамі.

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

За апошні час японскія самалёты ўмоўнае бомбардыруюць гарады і вёскі ў паўднёвай і заходняй частках правінцы Суйчэань.

У Паўднёвым Кітаі ў рэзультате баёў з партызанскімі атрадамі японцы страцілі за 2 месяцы (кастрычнік і лістапад) забітымі 18 афіцэраў і 7.165 салдат і раненымі 2 афіцэраў і 685 салдат. Сарод забітых 1 генерал-маёр і 1 палкоўнік. За гэты-ж час кітаіцы захавалі ў палон 3 японскіх афіцэраў і 79 салдат.

(ТАСС).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

У афіцыйнай зводцы іспанскага міністэрства нацыянальнай абароны паведамляецца, што на ўсіх франтах 7 снежня адназначна зацішша. Пяць італьянскіх фашысцкіх сама-

дэтай, прыляцеўшых з вострава Маюрыкі, бомбардыравалі порт Алкантэ. Ёсць чалавечыя ахвяры. У парту пашкоджан англійскі гандлёвы параход.

Кожыстайцеся ФОТАТЭЛЕГРАФАМ

Фото-телеграмма
Формат 500

Из Москвы № 1218

Подана 3/11 ч. 13 м. 18 пор. № 215

Міласа Геллена падраб.
што с сённяш. оленя рад. пачаю
згаровіт. старо прывіду. Мелле
радырскі фотыо пэду с сённяш
нашым аловага.
твой М. Геллена

Полная гарантия ад скажэнняў. Адрасат атрымлівае данладную фатаграфічную копію ВАШАЙ ТЭЛЕГРАМЫ, ці будзе гэта РУКАПІС, друкаваны або машынісны тэкст, ФАТАГРАФІЯ, КАРТА, ТЭХНІЧНЫ ЧАРЦЕЖ, МАЛЮНАК, ТАБЛІЦА, ВЕДАМАСЦЬ і т. д.	ПЛАТА НЕ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД ЛІКУ СЛОЎ, А ТОЛЬКІ АД РАЗМЕРУ. ЕСЦЬ БЛАНКІ ПЯЦІ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРАЎ: 218 x 300 м/м — — — — — цана 20 руб. 218 x 225 м/м — — — — — цана 15 руб. 218 x 150 м/м — — — — — цана 10 руб. 218 x 75 м/м — — — — — цана 5 руб. 218 x 50 м/м — — — — — цана 3 р. 50 к.	Фотатэлеграны павінны быць выкаваны чорнай тушю, або напісаны на машыны чорнай лентай. Каляровыя не прымаюцца. ФОТАТЭЛЕГРАФНАЯ СУВ'ЯЗЬ АДКРЫТА З МАСКВОЙ І СМАЛЕНСКАМ.
---	---	---

Прыём праводзіцца ў касах Цэнтральнага тэлеграфа: Ленінская, 34, другі паверх і на тэлеграфе пры ДOME ўрада

Бланкі і ўсе даведкі — там-жа. Даведкі па тэлефонах №№ 25-807, 25-024 і 20-826.

УПРАВЛЕННЕ ФІНОРНАКАМУВ'ЯЗІ СССР па БССР.

Беларускі дзяржаўны драматычны театр
9 снежня

КАЦЬРЫНА ЖАРНАСЕК
Аб'ёмнае № 34.
Пачатак у 7 г. 30 м веч. Каса адкрыта ў 2 г. для да 8 г. 30 м. веч. бесперапынна.

Кіноаўтор «Чырвоная зорка»
Валікі гуканы мастацкі фільм
АЛЕКСАНДР НЕВСКІ

Кіноаўтор «РОДИНА»
«ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА.
У СВ'ЯЗІ З ПАРЫХТОРКАМ ДА АДКРЫЦЦА 9 СТУДЗЕНІ 1939 г. ВІЛНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЕТА.

спектаклі тэатра часова спыняюцца.
АСТАЎШЫЕСЯ АВАНЕМЕНТЫ БУДУЦЬ САПРАДЛІНЫ НА СПЕКТАКЛІ 9 ВЯЛІКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ ТЭАТРАМ ОПЕРЫ І БАЛЕТА. ДЫРКІЦЫЯ.

ШКУРА СВІННІ—КАШТОУНАЯ СЫРАВІНА ДЛЯ СКУРАНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

АБПАЛЬВАННЕ СВІННІХ ТУШ забаронена законам

ЗЧІМАЙЦЕ ШКУРЫ а усё абыткі і пачынаю ад незарэгістраваных чыноў співаў і парасіт і праданне па ўстаноўленай цане загіталіцельна — СІМІ-НАГОТСКУРУ або СЕЛІПНО.

БЕЛАРУСКАЕ АДЗІЯЛЕННЕ СІМІ-НАГОТСКУР.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва, Пушкинская пл., д. 5.

Открыта подписка на 1939 г.

на ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

13-й ГОД ИЗДАНИЯ

«НОВЫЙ МИР» ПЕЧАТАЕТ:

Проведения советской художественной литературы народов СССР.
Проведения большинства критики по вопросам художественной литературы, театра, музыки, кино, живописи, архитектуры и скульптуры.
Статьи и очерки о строительстве социалистической культуры.
Обзоры и статьи о политической, экономической и культурной жизни капиталистических стран.
В журнале печатаются иллюстрации и многокрасочные вкладыши лучших мастеров советской живописи.

Условия подписки на 1939 год:

Без пересылки:	В пересылке:
12 мес. — 38 руб.	12 мес. — 60 руб.
6 мес. — 18 руб.	6 мес. — 30 руб.
3 мес. — 9 руб.	3 мес. — 15 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ везду на почте, почтовым переводом и в учреждениях на кредитных и в учреждениях в отделениях КОГИЗ'а.

ПАТРЭБЕН часова паяк. Аплата па агодзе. Звярталца: рог Комсомольскай і Карла Маркса, Наркамлес, сектар капітальнага будаўніцтва, Сахобскі.